

9. Пакольку комплексны мэтад аграмерапрыемстваў ёсьць упрадаваныне агранамічнае працы, пастолькі пашырэньне гэтага падыходу па ўсёй агранамічнай секты трэба толькі вітаць. Гэтым, бязумоўна, ні ў якім разе не павінна быць спынена ажыцьцяўленыне масавых мера-прыемстваў, але настай момант, калі і ў нас, на Беларусі, кожны вучастковы аграном павінен, хаяць ў 1—2 пасёлках, паспрабаваць падысыці да поўнае пераарганізацыі гаспадаркі на навуковых падставах. Просталегла гнездаваныя працы трэба далучыць і комплекснае правядзеніне мерапрыемстваў, уключаючы сюды і кредитаваныне.

Але, адзначаючы становішчы і палажэнні, неабходна адзначыць і некаторыя адмоўныя бакі. У гэтым напрамку нашы ўвагі будуць не па сутнасці самага мэтаду, а па тых ухілах, якія выявіліся ў Паўночна-Каўкаскай арганізацыі.

Першае, што кідаецца ў вочы, гэта надзвычайна вялікае выпучваныне гэтага мэтаду, як адзіна-правідловага, і амаль поўнае адхіленыне ўсіх іншых прыёмаў працы („мы не болтаем, а дело делаем“).

Другое,—памылковым звязулецца палажэнніне, што для ажыцьцяўлення гэтага мэтаду неабходна ўтварэніе спэцыяльнае агранамічнае арганізацыі—куставое аграноміі. Гэтым утвараеца дэзарганізацыя ў агранамічнай сям'і.

Трэцяе,—памылкова разрахоўваць і ўскладаць надзею выключна на ўсемагутнасць кредиту, бо па-першае, крэдытны фонд усё-ж абмежаваны, а па-другое, акаляючае насельніцтва хутчэй за ўсё атрыманыя даследненіі вытлумачыць дзейнасцю капітальных укладаній, а не агрыкультурным уплывам і правідловымі арганізацыйнымі разрахункамі.

Нам думаецца, што ва ўмовах інтэнсіўнае сельскае гаспадаркі Беларусі, комплексны мэтод аградапамогі знайдзе яшчэ больш падрыхтаваную глебу і хутка можа дасць становішчы вынікі. Трэба паспрабаваць гэты мэтад кожнаму аграному, хаяць-б у невялічкім маштабе.

A. E. Камінскі.

Да пытання аб разъмерах гаспадаркі і формах землякарыстаньня на калёнізацыйным фондзе.

Аб перавагах буйных і дробных гаспадарак у эканамічнай літэратуре вельмі шмат спрачаліся і спрачаюцца яшчэ да гэтага часу.

„Падводзячы вынікі гэтай шматгадовай спрэчкі,—кажа прафэсар Чаянаў,—прыватнаючы ўсе спрэчныя довады, мы з пэўнасцю павінны прызнаць, што пры іншых роўных умовах, гаспадарка буйная амаль заўсёды будзе мець некаторыя перавагі перад гаспадаркай дробнай: гэта адзін з грунтоўных законаў эканоміі і было-б недарэчнасцю яго адхіляць“.

Калі буйная гаспадарка эдрозыніваеца ад дробнай велічынёю сваёй тэрыторыі, дык трэба разглядаць, якое значэнне пры розных умовах мае гэта акаличнасць. Разъмерам тэрыторыі сельскай гаспадаркі вызначаеца колькасць вытвору, якая, пры іншых роўных умовах, у буйной гаспадарцы будзе большай, чым у дробнай. Гэтая ака-

лічнасць мае тое значэнне, што буйная гаспадарка павінна ў значнай ступені працаўца для рынку, у адносінах да якога яна мае цэлы шэрштаг пераваг (гуртовы продаж прадуктаў і закупка фабрыкатаў,магчымасць крэдытавання, манеўрыравання і г. д.). У буйных гаспадарках часцей, чым у дробных гаспадарках, павінна сустракацца рознастайнасць глебы, з прычыны розніцы іх фізыка-хэмічнага складу, ці з прычыны розніцы іх тапаграфічнага становішча. Эта неаднолькавасць глебы з аднаго боку,—пятрае, а з другога—і робіць магчымым рознастайнасць прыёмаў тэхнікі, як у адносінах да с.-г. прыладаў ці спосабаў апрацоўкі і ўгнаення, так і ў адносінах да выбару расылін. Налічча-ж рознастайных прыладаў дазваляе праводзіць тэхнічна больш дасканальную апрацоўку, г. зн. дае магчымасць дасягнуць вышэйшай тэхнічнай рацыянальнасці. У гаспадарках з вялікай тэрыторыяй можна ўводзіць такія прылады, якія зусім ня могуць знайсці сабе прыстасавання ў дробнай гаспадарцы, з тae прычыны, што малая тэрыторыя прадстаўляе тэхнічныя перашкоды для работы данай машины (напрыклад, трактар) або пры скарыстанні такой машины на нязначнай плошчы, работа абходзіцца вельмі дорага.

Па данных прафэсара Балашова, мяжа падрабінення гаспадаркі для магчымасці прыстасавання розных машын павінна складаць такі мінімум гадавой (ці сезоннай) работы: раскідны слянік—20 дзес. пасеву, радковы—26 дзес., жніярка—20 дзес., параконная малатарня—23 дзес., 4-конная—31 дзес., паравая—250 дзес., арфа—25 дзес. і трактар—100 дзес.

Падзесяцінны кошт амартызацыі сельска-гаспадарчых машын пры рознай буйнасці гаспадаркі, як відаць з наступнай табліцы¹⁾, памяншаецца пры пераходзе ад дробных да буйных гаспадарак, пры чым гэта памяншэнне ідзе да гаспадаркі разьмерамі ў 300 дзес., а далей застаецца сталым.

Размер гаспадаркі (дзесяцін)	Падзесяцінная норма амартызацыі машын	
	Руб.	Кап.
25	2	60
50	1	60
100	1	30
200	1	24
300	1	20
500	1	20
1000	1	20

Пры малой плошы гаспадаркі яе пабудова далёка ня ў поўнай меры будзе скарыстоўвацца і, што часта бывае, гаспадарка будзе ўладаць некаторай збыткавай кубатурай; акрамя гэтага, значна больш важным зьяўляецца тая акалічнасць, што пры павялічэнні разьмераў пабудовы гаспадаркі, кошт яе ў разылку на адзін куб, будзе значна

¹⁾ Праф. Чаянов „Оптимальные разъмеры с.-х. предприятий“.

памянящаца. На данных прафэсара Чаянава падзесяцінны кошт пабудовы зернявой гаспадаркі пры рознай яе буйнасці быў наступны:

Размер гаспадаркі (дзес. пахаці)	Кошт пабудовы на 1 дзесяціну пахаці (у рублех)	Гадавая амортызацыя будовы на 1 дзес. пахаці (у рублех)
25	45,0	2,25
50	39,0	1,95
100	35,0	1,75
200	31,0	1,55
300	29,7	1,49
500	27,4	1,37
1000	25,0	1,25

З павялічэннем разьмераў гаспадаркі памяняшающца таксама і агульныя выдаткі ў гаспадарцы, па разылку на адзінку плошчы. Так, па данных праф. Чаянава, падзесяцінны кошт агульных выдаткаў дае наступнае зынжэнне:

Размер гаспадаркі (дзесяцін)	На 1 дзесяціну прыходзіцца агульных выдаткаў (у руб.)
25	60,0
50	30,0
100	15,0
200	7,50
300	5,0
500	3,0
1000	1,50

Аналізуючы перавагі буйнай гаспадаркі, Кауцкі (Аграрный вопрос) прыходзіць да вываду, што сучаснае разъвіцьцё сельскай гаспадаркі, іменна буйнай вытворчасці, прадставіла найбольш багатыя сродкі на-
вукі і тэхнікі, якія даюць яму магчымасць, пры дапамозе спэцыяльна створанага гаспадарчага пэрсаналу, забясьпечыць за сабою перавагі ва ўсіх адносінах.

Але буйная гаспадарка, пры ўмове карыстання найманаю працай, мае нявыгодныя бакі. Важнейшай нявыгадай яе зьяўляецца палажэнне адносна рабочых, тым больш, што сельская гаспадарка асабліва адчувае патрэбу ў жывой рабочай сіле.

Прафэсар Скварцоў (Основы Экономики Земледелия) прымае, што работа найманага рабочага, без нагляду, раўняецца колькасна толькі

$\frac{1}{3}$ работы ўласніка прадукту, а пры наглядзе—усяго толькі $\frac{2}{3}$ работы апошняга.

Зъдзельная плата памянша колькасную розынцу паміж работай найміта і ўласніка прадукту, аднак яе не заўсёды можна ўжываць. Асабліва цяжка ў буйных гаспадарках сачыць за якасцю работы, тым больш, што якасць земляробскіх работ вельмі часта немагчыма вызначыць у момант іх сканчання: ці зроблен, напрыклад, пасей правільна, ці не (будзе вядома толькі тады, калі зьявіца ўсходы).

Нявыгады буйных гаспадарак у адносінах да забясьпячэння іх жывой рабочай сілай узрастаюць па меры павяліччыння інтэнсыўнасці гаспадаркі, бо з аднаго боку, пры гэтым амаль заўсёды павялічваецца патрэбнасць гаспадаркі ў жывой рабочай сіле павышаеца патрабаванне адносна дакладнасці работы. Вышэй паказаны нявыгодны бок буйных гаспадарак, якая ўжывае наёмную працу, адпадае ў буйной калектыўнай гаспадарцы. Гаворачы аб калектыўнай гаспадарцы, маецца на ўвазе яе працоўныя характар. У індывідуальнай працоўнай гаспадарцы рухаваю сілаю зьяўлецца асабістая зацікаўленасць, у капиталістычнай гаспадарцы — прымус. У калектыўнай гаспадарцы праўляюце свае дзейнічанні абедзьве сілы — і зацікаўленасць і знадворнае прымушэнне. Што датычыць зацікаўленасці, дык член калектыву не заўсёды можа яскрава адчуваць адпаведнасць паміж сваёй індывідуальнай напружанасцю працы і вынікамі, якія атрымоўваюцца ім асабіста, за гэтым напруджанасць працы ў калектыўнай гаспадарцы можа аслабляцца. Аднак, падзеньню напружанасці індывідуальнай працы перашкаджае значная сіла ў выглядзе знадворнага прымусу з боку калектыву, які можа праўляцца, або непасрэдна ў цэлым шрагу мер уплыву, або ў моральным поціску ўсёй масы членаў на асобных членau калектыву.

Пры налічы ў калектыве ўзаемнага кантролю членаў і дзяякоучы супольнай работе, мы управе чакаць, што калі напружанасць працы членаў калектыву ў пароўнанні з напружанасцю працы высокастаражных гаспадароў некалькі і панізіцца, дык, наадварот, для цэлай групы асоб інтэнсыўнасць працы павінна павышацца да некаторага сярэдняга ўзроўню. „Нельга запамятаваць і таго, кажа К. Кауцкі,— што чалавек — жывёла грамадзкая, што калектыўная праца ажыўляе яго псыхіку, што пры гэтай работе пачынае граць ролю пачуцьцё выпярэдніцтва. Такім чынам, калектыўная праца ідзе хутчай і працоўная энэргія бывае пры ёй вышэй, чым у ізаляваных рабочых“. Да таго-ж машынізацыя работы таксама дапамагае дысцыплінне працы. Ня можа, напрыклад, рабочы, які працуе з машинай, адлачываць у той час, калі машина знаходзіца ў руху.

Да перават буйных гаспадаракі перад дробнай, акрамя паказанага ўжо ўжываннія складаных машын, адносіца таксама і правядзенне шмат якіх карэнных палепшаньняў — мэліорацый, а таксама і падтрымліванні мэліорацыйных пабудаваньняў у нормальным стане. З павялічэннем плошчы, якая належыць да мэліорацыі, затраты павялічваюцца не пропарціональна павялічэнню плошчы, а ў меншым разымеры, і кошт мэліорацыі на адзінку плошчы для буйных гаспадаракі будзе меншы, чым для дробнай. З другога боку, падтрымліванне ў спрэчным стане мэліорацыйных пабудаваньняў і бягучы рамонт іх лепш і паўней будзе ажыццяўляцца ў буйных гаспадарцы, чым у шрагу дробных гаспадарак, для якіх гэтыя пабудовы будуть зьяўляцца агульнымі.

Матэрыялы, якія атрыманы ад Сэкціі калгаспадараў Белсельсаюзу і гаспадараў Белсельтрэсту, даюць магчымасць падмацаваць

лічбамі выказанныя меркаваныні, адносна пераваг буйных каляктыўных гаспадарак. Ня гледзячы на моладасьць каляктыўных гаспадарак, а таксама нядайкампектаванье іх асноўнымі фактарамі вытвору, злучэніе ў гэтай форме вартасці буйнай і дробнай гаспадаркі выяўляеца ўжо ў сучасны момант.

Для параўнання тэхнічнага ўзроўню сельскай гаспадаркі ў калгаспадарках і сялянскіх гаспадарках, у якасці паказальніка можна ўзяць размір валавога прыбытку на 1 душу насельніцтва. Гэты важны эканамічны паказальнік, паказваючы адносіны паміж колькасцю атрыманага прадукта і затрачанай працай, дае магчымасць судзіць аб тэхнічным прагрэсе сельскай гаспадаркі.

Прыходзілася валавога сельска-гаспадарчага прыбытку ў рублёх па даваенных цэнах на 1 душу с.-г. насельніцтва ў 1925 г.

На калгаспадарках	96,2
На БССР	68,4

Адгэтуль відаць, што ўровень тэхнікі ў калгаспадарках значна вышэй сярэдняга тэхнічнага ўзроўню сельскай гаспадаркі па ўсей БССР і, значыцца, вышэй тэхнічнага ўзроўню сялянскіх гаспадарак, бо ўзельная вага сялянскіх гаспадарак у лічbach па БССР вялічэзная.

Пацьвяджаецца гэта таксама і велічынёю ўраджая, якія характарызуюцца наступнымі лічбамі:

Культуры.	Тып гаспадаркі.	Ураджай у пудах з адзінкі плошчы.		
		1922 год.	1924 год	1926 год.
Жыта	Калхозы . . .	41,5	45,5	70,0
	Саўгасы . . .	43,5	45,7	48,6
	Сялянск. гасп. .	46,0	48,1	42,1
Ячмень	Калхозы . . .	46,0	46,0	76,0
	Саўгасы . . .	44,0	57,7	54,4
	Сялянск. гасп. .	45,0	51,2	46,5
Авес	Калхозы . . .	30,7	47,0	77,0
	Саўгасы . . .	40,0	48,4	37,7
	Сялянск. гасп. .	51,0	55,7	45,9
Бульба	Калхозы . . .	602	587	738
	Саўгасы . . .	623	542	589
	Сялянск. гасп. .	523	548	572

З году ў год у калгаспадарках наглядаецца памяншэнъне ў пасеўнай плошчы проц. зярновых культур і рост проц. бульбы, корань-плодаў і траў.

Гады	Тып гаспадарак	Прапорцыя культур у %%			
		Зярнёвые	Тэхнічныя	Корнеклубня плоды	Травы
1922	Калхозы . .	87,8	1,1	6,3	4,8
	Саўгасы . .	82,3	1,3	7,9	8,5
	Сялянск. гасп.	83,1	3,2	11,5	2,2
1924	Калхозы . .	72,07	2,76	10,59	14,58
	Саўгасы . .	72,0	0,1	8,7	19,2
	Сялянск. гасп.	82,6	3,4	10,3	3,7
1927	Кляхозы . .	67,58	2,80	11,97	17,65
	Саўгасы . .	58,3	—	18,1	23,6
	Сялянск. гасп	78,6	4,6	11,9	4,9

Цягавая сіла (конь), як гэта бачым з наступнай табліцы, скрыстоўваецца значна паўней у буйных гаспадарках.

Тып гаспадарак	Прыходзілася дзес. пахаці на 1 каня			
	У 1922 г.	У 1924 г.	У 1926 г.	
Калхозы	Камуны . .	12,4	11,0	9,5
	Арцелі . .	9,3	9,0	8,2
	Т-вы . . .	—	8,0	7,2
Саўгасы	—	12,0	10,0	
Сялянск. гасп.	—	5,3	5,1	

Стан севазваротаў у калгасах характарызуецца наступнай табліцай:

Севазвароты	У 1922 г.	У 1924 г.	У 1926 г.
З-польны	92,5	43,0	20,0
Шматпольны	7,5	57,0	80,0

Рост таварнасці калектыўных гаспадарак характерызуецца наступнымі лічбамі:

ГАЛІНЫ.	1924 г.		1925 г.		1926 г.	
	Доля гали- ны ў вала- вым пры- был. У 0,0% 0	Таварысьць у 0,0% (праз.)	Доля гали- ны ў вала- вым пры- был. У 0,0% 0	Таварысьць у 0,0% 0	Доля гали- ны ў вала- вым пры- был. У 0,0% 0	Таварысьць у 0,0% 0
Палляводзтва . . .	62,11	22,8	59,96	32,78	54,81	11,8
Жывёлаводзтва . . .	23,63	5,4	23,88	7,73	24,15	5,06
Садаводзтва . . .	4,00	92,56	9,79	9,19	5,78	86,52
Тэхн. прадпрыемствы .	10,26	-	14,31	--	15,26	-

Пытанье аб оптымальных разъмерах тэрыторыі сельска-гаспадарчага прадпрыемства прадстаўляе, з практичнага пункту погляду, трудна вырашымую проблему. Калі тэрыторычна можна вылічыць оптымальную плошчу сельска-гаспадарчага прадпрыемства, дык знойдзеная вялічыня будзе правільнай толькі дзеля данага статычнага моманту, г. зн. пры налічы пэўнай сістэмы і тэхнікі гаспадаркі, пры даных цэнсах на рабочыя рукі, на сельска-гаспадарчыя прадукты, якія збывае гаспадарка і на тавары, якія яна закупае.

Але юсе гэтыя ўмоўы прадстаўляюць вялічыні, якія беспары ўна зъмяняюца, дык натуральна, што і оптимальная плошча, атрыманая на падставе гэтых даных, можа быць толькі вельмі прыблізная.

Праф. Чаянавым вызначаны наступныя оптымальныя разьмеры сельска-гаспадарчых прадпрыемстваў, пабудаваных на наёмнай працы і маючых форму кола з сядзбай у асяродку.

	При высоких зарплатах.	При низких зарплатах.
Залежная система . . .	1800-2000	2400--3000 дзес.
Трохполье пры ўгнаен.	500- 600	750--1000 "
Пладазьменная систэма .	200- 250	400-- 500 "

Проф. А. Чаянау адэначае тут наступныя акалічнасці: „А) Што пры тэй-же плошчы оптымум будзе тым меншы, чым горшная конфігурацыя плошчы. Б) Што ўсякая гаспадарка, якая перавышае оптымум, можа лёгка зрабіцца оптымальнай, калі яе акрайнья вучасткі будуць эксплітаўвацца сыштамай больш экстэнзыўнай, чым асноўныя землі. В) Дзяля кожнай сыштамы гаспадаркі і яе мясцовых умоў можа быць акрэсліен некаторы оптымум разъмеру тэрыторыі. Аднак, гэты оптымум можа быць выяўлен з вельмі малою дакладнасцю і заўсёды зьявіцца малаўстойлівым”.

Калі так справа абстаіць у адносінах да капіталістычных ці савецкіх гаспадарак (гаспадаркі, якія ўжываюць наёмную працу), дык для калектывных гаспадарак гэта пытанье яшчэ больш ускладняеца,

бо гэтыя гаспадаркі маюць працоўныя харктар і мэтод вылічэння выгоднасці сельска-гаспадарчага прадпрыемства тут павінен быць некалькі ікшым. Пашырэйшне тэрыторыі каляктыўнай гаспадаркі звязана з павялічэннем складу ўдзельнікаў каляктыву. У залежнасці ад гэтай акалічнасці зъміняеца труднасць кіраванья і падтрыманья працоўнай дысцыпліны, а дакладна зъміняеца і высата вытворчасці працы членуў каляктыву.

Ад ліку ўдзельнікаў у каляктыве вагаеца ступень зацікаўленасці ў выніках працы, што псіхолёгічна адчувае кожны індывідум.

Акрамя таго, працоўная гаспадарка, не адмаўляючыся ад прыбыту на ўложаныя капитал, у той-жэ час ня можа вышыню процэнту на гэтыя капитал лічыць рэгулятарам разьмераў і способу організацыі сваёй гаспадарчай дзейнасці.

Працоўная гаспадарка імкнецца забяспечыць для сваіх удзельнікаў найвышэйшую аплату адзінкі затрачанай працы. Але калі і пры найвышэйшай аплаце адзінкі працы сям'я, аднак, не атрымоўвае неабходнага мінімума сродкаў існавання, дык працоўная гаспадарка прымушана згадзіцца і з паніжанай аплатай патрачанай працы, павялічваючы яе масу. Такім чынам, вылічваючы оптымальную плошчу тым-жэ мэтадам, што і для капіталістычнай гаспадаркі, г.зн. адшукваючы такі момант у організацыі тэрыторыі гаспадаркі, пры якім дасягаеца найвышэйшы прыбыток на ўложаныя капитал, можна ў адносінах да каляктываў прысьці да некалькіх недакладных вывадаў.

Тым ня менш арыентавана разьмер гэтай гаспадаркі ўстанавіць можна. Такім разьмерам, калі ўяўсьці ў вылічаныя праф. Чаянавым оптымумы „коэфіцыент адхілення сярэдняй адлегласці“ і дапушчаць сярэднюю заработную плату, будзе зъяўляцца для інтэнсіўнай систэмы гаспадаркі плошча ў 250—300 дзес. і для экстэнсіўнай систэмы гаспадаркі—у 1500—2000 дзес.

Усе вышэйпрыведзеныя меркаваныні даюць падставу сцьваряць, што буйная гаспадарка мае цэлы шэраг істотных пераваг перад дробнай, а маючы на ўвазе, што дзяржаўная сельская гаспадарка мае істотны недахоп у малой вытворчасці працы наёмных рабочых, і што організацыя яе не развязывае калёнізацыйнай проблемы, неабходна спыніцца на організацыі на мэліорыруемых плошчах каляктыўных гаспадараў оптымальных разьмераў.

Пры інтэнсіўнай систэме арыентавана разьмер гаспадаркі можна прыняць у 250—300 дзес., а пры экстэнсіўнай систэме гаспадаркі—у 1500—2000 дзес.

Вучоны аграном У. С. Ліневіч.

Адлегласць паміж сушыльнымі канавамі на тарфяных глебах для трывальнай максималнай ураджайнасці.

Мэліарацыянае будаўніцтва ў сучасных эканамічных умовах БССР развязваеца такім шпаркім тэмпам, што тая ступень, на якой стаіць развязыцца мэліорацыянае навукі, ня можа задаволіць усіх практычных запатрабаванняў мэліорацыйнага будаўніцтва і жыцця. Уся тая зброя, з якою выходзіў стары (даваеннага часу) мэліаратар у барацьбу з болотам для дапамогі селяніну, цяпер ужо ўстарэла і ёю